



ДОБРУШСКИ КРАЙ

№61 (10782)

18 жніўня
2018 года
Субота

+ТВ
Реклама

Урокі дабрыні



– Можна зрабіць высокую альтанку з дэкаратыўнымі поручнямі і шатровым дахам. Матэрыялу павінна хапіць, – загадчыца дзіцячага садка №3 Добруша Алена Іваненка ўяўляе, як можна выкарыстаць штабель дошак, складзеных на гаспадарчым двары ўстановы.

Драўляныя брусы сюды прывезлі днямі з прыватнай піларамы. Бескарыслівую дапамогу дашкольнай установе аказаў індывідуальны

прадпрымальнік Аляксандр Верамейчанка.

– Сам тут выхоўваўся, калі хадзіў у падрыхтоўчы клас, – расказвае 33-гадовы дабрачыннік. – Вось і вырашыў зрабіць карысную справу колішняму “другому дому”.

– Трэба было прывесці ў рабочы стан гаспадарчы інвентар, – кажа Алена Іваненка. – На гульнявой пляцоўцы ўстанавіць цэную павець. Хочам таксама паставіць невысокі плот вакол дрэва. Па дапамогу звярнуліся

да Аляксандра.

Пакуль гутарым з гаспадыняй, госця абступілі выхаванцы старэйшай групы.

– А чым пілююць дровы? Ці моцна гудзе бензапіла? – пытанні сыплюцца, быццам з кошыка.

Аляксандру дзіцячая цікаўнасць знаёмая: у сям’і падростае сын Даніла. Дарэчы, у мужчынскіх хатніх справах малады бацька можа амаль усё. Многаму, кажа, навучыўся за 13 год працы загадчыкам гаспадаркі ў

“Белагразапчастцы”. Шкада, што часу на майстраванне ў кватэры ці на дачы пасля работы застаецца мала.

– Паглядзець, што атрымаецца ў вас, прыеду абавязкова, – прымаючы ад загадчыцы садка словы ўдзячнасці, паабяцаў прадпрымальнік.

Людміла НАЗАРАВА
На здымку: загадчыца садка Алена Іваненка і прадпрымальнік Аляксандр Верамейчанка з выхаванцамі ўстановы.
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Весткі з месцаў

Малой радзіме прысвячаецца

Выстава вырабаў мясцовых майстроў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва днём адкрылася ў раённым краязнаўчым музеі. Экспазіцыя будзе працаваць да сярэдзіны верасня.

– Праект прысвечаны Году малой радзімы, – паведаміў дырэктар музея Віталь Гарбузаў. – Яму папярэднічала выстава карцін з запаснікаў Нацыянальнага мастацкага музея.

У новай экспазіцыі прадстаўлены каля ста работ разьбяра па дрэве Валерыя Мінкова, майстра саломалляцтва Настасі Лапуновой і вядомага майстра па рабоце з берастой Марыі Літвінавай.

Сяргей ВОЛЬГІН

Тэхнічная падпітка

У машына-трактарным парку Добрушкага ДРБУ-150 папаўненне. У мінулую сераду суды даставілі новыя трактар МТЗ-82 і экскаватар расійскай вытворчасці “Эксмаш Е170W”.

– Недахоп тэхнікі адчуваўся востра, – расказаў галоўны механік прадпрыемства Ігар Зайцаў. – На некаторых аб’ектах будаўніцтва вымушаны былі выкарыстоўваць агрэгаты іншых прадпрыемстваў, што абыходзілася, як кажуць, у капеечку.

Набытыя трактар і экскаватар, па словах суразмоўцы, будуць працаваць у паселку прыватнай забудовы Раманавічы Гомельскага раёна, дзе ДРБУ-150 займаецца пракладкай дарожнай сеткі.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

...і сваё паказаць

Добрушскі фарфаравы завод прыме ўдзел у міжнароднай выставе HAUS HOID EXPO, якая пройдзе ў Маскве.

На самай вялікай спецыялізаванай выставе фарфаравых вырабаў у Расіі будуць прадстаўлены навінкі прадукцыі добрушскіх фарфарыстаў: новыя формы вырабаў і адметныя малюнкi з нацыянальнай тэматыкай.

Спецыяльна для выставы на адным з паліграфічных прадпрыемстваў Мінска да выпуску рыхтуецца маляўнічы каталог прадукцыі добрушкага прадпрыемства. Удзел у выставе дазволіць пашырыць геаграфію паставак, выгада прадставіць сваю прадукцыю і навінкі будучым пакупнікам.

Леанід ДУБОЎСКИ

В номере:

Полку прыбыло



с.2

Дорога ложка к обеду



с.5

Хозяйская струнка



с.6

Ветераны едут за опытом



с.8

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 14.41
Луна

19, 20 августа – в Стрельце,
21, 22 – в Козероге



Первая четверть

19 августа

НОЧЬЮ +18...+19
ДНЕМ +24...+26

Пасмурно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный 1-2 м/с

20 августа

НОЧЬЮ +17...+18
ДНЕМ +24...+25

Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-западный 2-3 м/с

УРОЖАЙ-2018

Последний клин — он трудный самый



Чествование лучших хлеборобов состоялось на этой неделе в сельхозпредприятиях «Утевское» и «Оборона». Оно подводит условную черту под нынешней жатвой. На хлебной ниве остались считанные гектары для уборки.

Председатель райисполкома Ольга Мохорева приехала лично в хозяйство чтобы поздравить экипаж тысячников – Александра Марфушкина и Сергея Сычева.

– Сегодня мы поздравляем четвертый экипаж тысячников, – обратилась к присутствующим глава района. – Рада, что заслуженный успех пришел и к утевским хлеборобам. Хозяйство на протяжении многих лет показывает стабильно высокие результаты. В этом году в стране и области имеются значительные недоборы зерна. На финише страды уже можно констатировать: недобор к прошлому году в районе около 20 процентов. Проблемный вопрос – приобретение семян. Где покупать и по какой цене? Вот почему успех каждого экипажа комбайна так дорог нам.

Руководитель района сердечно поздравила героев жатвы, вручила им грамоты и ценные подарки. К поздравлениям присоединился руководитель сельхозпредприятия Александр Дробышев.

Перед участниками мероприятия выступили артисты автоклуба районного Дворца культуры. Порадоваться успеху эки-



пажа пришли ветераны сельхозпроизводства, труженики предприятия, школьники.

На следующий день чествование тысячников состоялось и в КСУП

«Оборона». Летний ветерок едва шевелил красные флажки на зерноуборочных комбайнах. Рядом с мощной техникой – экипажи. Еще вчера они ударно трудились на хлебных нивах хозяйства. А сегодня получают заслуженную благодарность за свой труд.

Разделить радость праздника к хлеборобам приехали начальник отдела идеологической работы, спорта и туризма Елена Раздueva и председатель районного

комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Василий Бовкунович. Бессменный «рулевой» хозяйства Василий Антонович Ширко заметно волновался. За плечами опытного руководителя – огромный опыт. Но нынешний год особо выделяется неблагоприятными погодными условиями. Тем не менее, в хозяйстве выращен неплохой урожай зерновых – более 29 центнеров с гектара. Это один из лучших показателей. В ряду тысячников – экипаж комбайнеров и три водителя, которые перевезли более тысячи тонн зерна. Хлебный караван нового урожая



«Оборона». Летний ветерок едва шевелил красные флажки на зерноуборочных комбайнах.

вручен Василию Ширко, а он, в свою очередь, передал его хлеборобам.

Поздравляя тысячников и работников хозяйства с окончанием жатвы, Василий Ширко отметил: урожаем в хозяйстве он доволен. По словам руководителя, недобор зерна по отношению к прошлому году – минимальный. Уже выполнен госзаказ по пшенице. Зреет хороший урожай кукурузы. В таком результате заслуга всего коллектива сельхозпредприятия.

Передовикам жатвы вручены благодарственные письма обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса и ценные подарки райкома профсоюза работников АПК.

К слову, в нынешней жатве принимало участие более 90 экипажей зерноуборочных комбайнов. Но только пять из них смогли перешагнуть тысячный рубеж. Отрядно, что в их числе экипаж «Обороны» Александр Виниченко и Денис Мальцев.

У Александра Виниченко нынешняя жатва – тридцать шестая. Переехав в 1986 году из Брагинского района, породнился с кормянской землей. Из года в год он лучший или один из лучших в хозяйстве по намолоту зерновых. Водитель Виктор Паруков трудится в хозяйстве с 1983 года. Его автомобиль МАЗ-555 в текущую жатву перевез 1507 тонн зерна. Александр Руденко и Сергей Гавриленко перевезли по 1419 и 1358 тонн соответственно.

Градус настроения мероприятия своим выступлением повысили солисты автоклуба Сергей Сидоренко и Арина Кончиц.

Общее фото на память – и хлеборобы зашпешили в поле. К слову, вчерашние комбайнеры уже несколько дней занимаются культивацией почвы под посев озимых.

Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото
Евгения УСТИНОВА

НА СВЯЗИ

20 августа с 11.00 до 12.00 по телефону 5-87-92 пройдет прямая телефонная линия с участием Ольги Николаевны ВЫСОЦКОЙ, заведующего нотариальной конторой Добрушского района.

ПРИЕМ

24 августа с 10.00 до 12.00 в районном исполнительном комитете (ул. им. кн. Ф.И. Паскевича, 11, кабинет 14) личный прием граждан проведет Алла Александровна НАУМЧИК, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

24 августа с 10.00 до 12.00 в Носовичском сельском исполнительном комитете личный прием граждан проведет Сергей Александрович НИКОЛАЕВ, исполняющий обязанности начальника районного отдела Следственного комитета.
Предварительная запись на прием – 21 августа с 9.00 до 18.00 по телефону 5-97-20.

АНОНС

Райцентр на Брестчине примет XXV День белорусской письменности



Торжественная передача эстафеты празднования состоялась 3 сентября в Полоцке. Именно этот город в 2017 году принимал республиканский День письменности. Кстати, уже в третий раз.

«Следующий День письменности юбилейный, и это обязывает также провести праздник на высочайшем уровне», – подчеркнула министр информации Лилия Ананич.

«Мы гордимся тем, что в 2018 году местом проведения юбилейного Дня белорусской письменности выбран наш город Иваново – древний Янов, который богат историческим наследием и духовными традициями народа. На Ивановщине начался род классика русской литературы Федора Достоевского, культурного и общественного деятеля Наполеона Орды. Наша земля взрастила многих современных литераторов», – отметил председатель Ивановского райисполкома Юрий Бисун. Он выразил уверенность, что Иваново достойно примет гостей и познакомит со своим наследием.

Составная часть праздника – республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням с Благодатным Огнем от Гроба Господнего», которая пройдет по городам и селам нескольких регионов страны.

Накануне праздника состоится международный «круглый стол» с участием зарубежных литераторов, финал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», а также научно-практическая конференция, посвященная истории Иваново и района.

Торжественная церемония открытия праздника пройдет 2 сентября. На этот день также запланированы вручение Национальной литературной премии, выступление гостей праздника.

По материалам СМИ

